

ных газет можна лічыць і адсутнасць на ёй якаснай, выразнай, аб'ёмнай ілюстрацыі, якая заўсёды ажыўляе любое выданне, прыцягвае ўвагу чытача. Часцей мы бачым дробныя, невыразныя, пастановачнага харектару фатографіі.

Надзея Скараход

**РЭГІЯНАЛЬНАЕ ВЯШЧАННЕ
НА ПЕРШЫМ НАЦЫЯНАЛЬНЫМ КАНАЛЕ
БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ
(з выкарыстаннем метаду кантэнт-аналізу)**

Стратэгія развіцця інфармацыйнага і грамадска-палітычнага вяшчання сёння прадугледжвае асваенне інфармацыйнай прасторы рэспубліканскага і міжнароднага маштабу. У структуры Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі – 5 абласных тэлерадыёаб’яднанняў. Карэспандэнты працуюць ва ўсіх рэгіёнах краіны, што дазваляе аператыру і ўсебакова асвятляць падзеі. Штотыднёва ўласныя карэспандэнты Беларускага радыё рыхтуюць каля 50 матэрыялаў. Працуюць не толькі ва ўсіх абласцях краіны, але і ў Расіі, Польшчы, дзяржавах Балтыі, ва Украіне.

У 2004 годзе для інфармацыйных і аналітычных праграм «Радыёфакт», «Пастфактум», «Падзеі: факты і каментарыі», «Навіны», «Тэма дня», «Сельская раніца», «Беларускае – лепшае», «Беларусь – Расія» абласнымі ТРК падрыхтавана 778 матэрыялаў рознай тэматычнай накіраванасці, што ў агульным аб'ёме інфармацыйнага вяшчання складае каля 25 %: Брэсцкая ТРК падрыхтавала – 125 матэрыялаў, Віцебская – 234, Гомельская – 169, Гродзенская – 112, Магілёўская – 138.

Летась гэты паказчык значна ўзрос у асноўным з-за пераходу да кругласустачнага вяшчання. Павялічыліся аб'ёмы вяшчання, а значыць і запатрабаванасць у матэрыялах, у тым ліку рэпартажах з рэгіёнаў краіны. У верасні 2006 года на Беларускім радыё пачаўся новы вяшчальны сезон. Можна парашаць перыядычнасць выходу ў эфір матэрыялаў рэгіянальных карэспандэнтаў на Першым нацыянальным канале Беларускага радыё (інфармацыйнае і грамадска-палітычнае вяшчанне). Час, выбраны для парашнання, – ліпень-жнівень (вяшчальны сезон 2005–2006) – верасень-кастрычнік (пачатак новага сезона 2006–2007 года).

У ліпені-жніўні выйшла каля 60 матэрыялаў рознай тэматычнай на-

кіраванаасці. Напрыклад, арганізацыя летняга адпачынку, ход уборачнай кампаніі, ліквідацыя наступстваў урагану ў вобласці, акцыя «Красуй, Беларусь!» (Гомель, А. Сенцюроў), рэалізацыя праграм энергазберажэння, падрыхтоўка школ да новага навучальна года (Брэст, А. Макарэвіч, І. Клімук), рэканструкцыя абласной дзіцячай бальніцы, экспедыцыя «Вялікі Нёман-Нямунас», (Гродна, Д. Курчэўскі, А. Калагрыў), фестываль “Славянскі базар у Віцебску”, сацыяльнае абслугоўванне на вёсцы (Віцебск, С. Машканава, А. Ціханава), укараненне інфармацыйных тэхналогій на прадпрыемствах вобласці, новая выставка ў этнографічным музеі (Магілёў, І. Тарасава) і г. д.

У верасні—кастрычніку выйшла амаль на двадцаць матэрыялаў больш. Гэта абумоўлена з'яўленнем новых праграм у сетцы вяшчання на Першым нацыянальным канаце Беларускага радыё.

На гадзіну па выхадных павялічыўся эфір праграмы “Раніца з Беларускім радыё”, у структуры якой спецыяльныя рэпартажы, у tym ліку і з рэгіёнаў краіны (напрыклад, работа хлебапёкаў на Маладзечанскім хлебаводзстве Мінскай вобласці).

У штодзённым праекце “Тэма дня” 1-га верасня выйшла пяць матэрыялаў з рэгіёнаў, каб рэалізаваць галоўную ідэю: паказаць, як святкуе Дзень ведаў краіна.

Шмат рэпартажаў рэгіянальныя карэспандэнты прысвячаюць Дзяржайной праграме адраджэння і развіцця вёскі на 2005–2010 гады. Яны расказваюць, як ідзе будаўніцтва аграрарадкоў у Беларусі, пра адкрыццё новых школ, бібліятэк, дзіцячых садкоў.

Разам з tym у рэпартажах з глыбінкі аналізуецца і праблемныя пытанні: некаторыя школы закрываюцца, у многіх вёсках не набіраеца дзяцей для фарміравання класаў. Як вырашаюцца гэтыя і іншыя праблемы, і расказваюць нашы карэспандэнты.

Некаторыя прапанаваныя імі тэмы захапляюць адразу: напрыклад, “Беларускі Парыж” – замалёўка нашага карэспандэнта з вёскі з аднайменнай назвай.

У новым вяшчальным сезоне ў сетцы вяшчання захаваўся выпуск навін “Мой рэгіён”. Час выхаду – 11.05 кожны дзень, акрамя выхадных. За кожнай вобласцю замацаваны пэўны дзень. Карэспандэнты збираюць матэрыялы на працягу тыдня і прадстаўляюць аўдыторыі самыя важныя падзеі у сацыяльна-эканамічным, культурным, спартыўным жыцці вобласці.

У новым сезоне гучыць больш матэрыялаў рэгіянальных карэспандэнтаў, як за кошт павелічэння аб’ёмаў вяшчання, так большай актыўнасці саміх карэспандэнтаў.

Трэба адзначыць, што творчая падача матэрыялу журналісту не заўсёды адпавядзе ўзроўню рэспубліканскага радыё. Але, дзякуючы ўзаемадзенню карэспандэнтаў, рэдактараў, стылістаў, удасканальваюца моўны, маўленчы і творчы ўзроўні.

Запатрабаванасць у рэпартажах рэгіянальных карэспандэнтаў сёння вялікая Стварыць поўную інфармацыйную карціну падзеяў у Беларусі немагчыма без іх матэрыялаў.

Высокая якасць гуказапісу, так як перадаюца гатовыя матэрыялы на абсталяванні, спецыяльна для гэтага прыстасаваным.

Контент-анализ (от англ. *contents* содержание) – метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, выраженных в этих документах. Особенность контент-анализа состоит в том, что он изучает документы в их социальном контексте.

Выкарыстанне метаду выбараочнага апытання для распрацоўкі сеткі вяшчання на новы сезон на Першым нацыянальным канале Беларускага радыё.

Вяшчальная палітыка Беларускага радыё ў новым сезоне грунтуюцца на далейшым якасным удасканаленіі работы калектыву, павышэнні прафесійнага ўзроўню журналістаў і накіравана на актыўнае інфармацыйнае забеспечэнне дзяржаўнай палітыкі.

Па выніках творчага конкурсу на сезон 2006–2007 гг. зацверджана 350 праграм (у 2005–2006 гг. – 323). Сетка вяшчання каналаў і радыёстанцый абноўлена ў параўнанні з мінулым вяшчальным сезонам амаль на 35%. У прыватнасці, на Першым нацыянальным канале са 115 праграм 15 новых, удасканалена – 27, астанія 73 перайшлі з мінулага вяшчальнага сезона. Захаваны прынцып вытворчасці праграм, якія адказваюць патрабаванням часу і слухацкай аудыторыі.

Пры распрацоўцы сеткі новага вяшчальнага сезона ўлічана сацыяльна-палітычная тэматыка, якая запатрабавана ў грамадстве, а таксама меркаванні, парады, пажаданні слухачоў, якія яны выказываюць у пісьмах, тэлефанаваннях, па Інтэрнэце, падчас традыцыйных сустэреч у рэгіёнах краіны.

Так, па шматлікіх просьбах тых, хто слухае радыё раніцай (вяскоўцы, дачнікі, “жаваранкі”, работнікі начных змен) у новым вяшчальным сезоне з’явілася праграма “Раніца з Беларускім радыё” – штодзённы інфармацыйны блок, пашыраны па выхадных. У структуры праграмы новыя рубрыкі: «Спецыяльны рэпартаж», «Прэс-экспрэс» (аналіз матэрыялаў замежных СМИ), «Навіны культуры». Захаваны і пастанныя тэматычныя рубрыкі «Хроніка падзеяў», «Інфармацыя для дзелавых людзей», «Агляд

прэсы», «Спартыўныя навіны», «Народны календар», «На сувязі дзяжурны сіноптык».

Аб запатрабаванасці праграмы сведчаць шматлікія тэлефанаванні слухачоў у эфір нават у такі ранішні час (праграма гучыць у прымым эфіры па выходных з 5 да 8 гадзін).

У сетцы вяшчання таксама з'явіліся пашыраныя агляды перыядычна-га друку «Чытаем прэсу» (9.00, 14.00). Шмат хто скардзіўся, што ў 7.40 (у гэты час агляды выходзілі раней) пачуць, што пішуць, не ўдавалася. Час змяніўся – для многіх стала зручней. У абедзенны перапынак можна да-знацца пра анонсы на заўтра.

Менавіта па просьбах слухачоў павялічаны час гучання ў эфіры праграмы «Беларусь–Расія: грані станаўлення Саюзнай дзяржавы» (па Інтэрнеце прыходзіць шмат пісьмаў з Расіі) і публіцыстычнага праекта «Помні імя сваё...».

Значная ўвага па-ранейшаму надаецца пытаннем рэалізацыі Дзярж-жаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі. Гэтай тэматыцы прысве-чаны спецыялізаваныя праекты «Сельская раніца», «Беларуская вёска. Час адраджэння», «Падворак». Жыхары сельскай мясцовасці вельмі актыўна выказываюць свае пажаданні па напаўненні праграм і часта самі становяцца іх удзельнікамі.

Папулярныя праекты Першага нацыянальнага – інфармацыйна-аналі-тичныя праграмы «Радыёфакт», «Пастфактум», «Падзеі: факты і камен-тары», аналітычныя праграмы «Дэмакратыя – улада народа», «Дыялог», «Прамая лінія», «Палітыка», «Дзяржаўны інтарэс», «Без бар’ераў», «Актуальны мікрофон», «Вертыкаль», «Кніга скаргаў», «Радыё.BY», «Бела-русь і свет», «Эканамічны курс» у новым сезоне захаваны. Сярод новых значных праектаў: грамадска-палітычная праграма «Акцэнты», «Дзеци Беларусі» (перадача аб рэалізацыі Дзяржжаўнай праграмы «Дзеци Бела-русы»). «Зваротная сувязь» – праграма новага вяшчальнага сезона, якая задумана як інтэрактыўны інфармацыйна-аналітычны праект пра работу Беларускага радыё па пісьмах і зваротах радыёслухачоў. Шмат пісьмаў атрымлівае таксама творчая група праграмы «Кніга скаргаў».

Галоўная мэта вяшчальных сезонau, зразумела, – удасканаленне ра-боты радыё, творчае развіццё журналістаў, пашырэнне аўдыторыі. Таму часта, для таго, каб дазнацца, што хвалюе слухачоў, якая тэматыка най-больш запатрабавана, выкарыстоўваецца метад выбараочнага апытання.

Выбарка з генеральнай сукупнасці (група людзей, якая вывучаеца) – гэта ў нашым выпадку найбольш актыўныя слухачы Першага нацыя-

нальнага канала Беларускага радыё. Яны паставянна пішучь, дастаткова ведаюць аб праграмах, вядучых, прыходзяць на сустрэчы з творчым калектывам канала ў рэгіёнах Беларусі, карыстаюцца электроннай поштай, тэлефануюць.

Падкрэслю, пры распрацоўцы сеткі вяшчання спецыяльных аптытанняў сярод слухачоў Першы нацыяльны канал не праводзіць. Да меркаванняў прыслухоўваюцца пры звароце людзей на радыё, па тэлефоне, у пісьмах, е-мэйлах, пры рэгулярных сустрэчах у рэгіёнах краіны. Улічыць меркаванне ўсіх не магчыма, таму выяўляюцца пэўныя тэндэнцыі, якія знаходзяцца адлюстраванне ў сетцы вяшчання новага сезона.

Тэмы ім заказваюць, або яны прапануюць самі.

Асобных спецыяльных карэспандэнтаў у рэгіёнах няма, яны працујуць для сваёй кампаніі і для рэспубліканскага радыё адначасова.

Барыс Страньцоў

АСНОВА АГУЛЬНАЙ МАДЭЛІ АНАЛІТЫЧНЫХ ЖАНРАЎ

Літаратурная творчасць увогуле, у тым ліку і журналісцкая, грунтуюцца на творчых метадах і жанравых мадэлях. Жанры – першааснова твораў усіх відаў і тыпаў. Найбольш выразна гэта норма праяўляецца ў журналісцкай творчасці, якая адлюстроўвае стан і рух канкрэтных жыщёвых рэалій. Аднак пры распрацоўцы тэмы аўтар, грунтуючыся на асаблівасцях канкрэтнай жанравай мадэлі, у залежнасці ад характару аўтэста адлюстравання, складае тэмы, глыбіні даследавання і задачы, на вырашэнне якой скіраваны твор, свой аналітычны маналог дапаўняе элементамі іншых жанраў. Іншым разам, найбольшы эфект увогуле дасягаецца праз камбінаваны тэкст, у якім творчую першааснову складаюць некалькі жанраў.

Тым не меней, пры любым спалучэнні жанравых кампанентаў, пры самым складаным тэкставым камбінаванні павінны захоўвацца асноўныя нормы падрыхтоўкі журналісцкай аналітыкі.

Пры вызначэнні гэтых нормаў будзем арыентавацца на самыя распавесці-сюжаня і ўстойлівия аналітычныя жанры – карэспандэнцыю і артыкул.

Аб'ектамі адлюстравання пры метадзе інтэрпрэтацыі, які ахоплівае групы аналітычных і мастацка-публіцыстычных жанраў, з'яўляецца сітуацыя, працэсы ва ўсіх сферах жыццядзейнасці грамадства і людзі, якія, кіру-